

КАНЕЦ ПАРАДЫГМЫ ТРАНЗІТУ

© ПАЛАТЫЧНАЯ СФЕРА
(ISSN 1819-3625) №3 (2004) стр.57-66

Томас Карозэрс

У апошній чвэрці ХХ стагоддзя ў сямі розных рэгіёнах планеты пачынае назірацца тэндэнцыя, якая была заклікана змяніць палітычны ландшафт сучаснага свету. Гэта: 1) падзенне правых аўтарытарных рэжымаў Паўднёва Еўропы ў сяр. 70-х; 2) замена ваенных дыктатураў шляхам абрання грамадзянскага ўраду ў Латынскай Амерыцы з канца 70-х да канца 80-х гадоў; 3) аслабленне аўтарытарных рэжымаў ва Усходній і Паўднёвой Азіі з сярэдзіны 80-х; 4) крах камуністычных рэжымаў ва Усходній Еўропе напрыканцы 80-х; 5) распад Савецкага Саюза на 15 незалежных дзяржаваў; 6) аслабленне аднапартыйных рэжымаў ва многіх рэгіёнах Афрыкі на поўдзень ад Сахары ў першай палове 90-х; 7) слабая, але заўажная тэндэнцыя лібералізацыі ў некаторых краінах Блізкага Усходу на працягу 90-х.

Прычыны, форма і тэмпы зменаў былі вельмі рознымі. Але іх вылучала адна харэктэрная рыса — рух, прынамсі, некаторых краін з названых рэгіёнаў ад дыктатарскіх рэжымаў у накірунку да больш ліберальнага і дэмакратычнага кіравання. Нягледзячы на некаторыя адрозненні, вышэй-згаданыя тэндэнцыі былі ўзаемазвязаны. У выніку многія аналітыкі, асабліва на Захадзе, разглядалі іх як складнікі адзінае глабальнае дэмакратычнае тэндэнцыі, якая дзяякуючы С. Хантынгтану стала шырока вядомаю як «трэцяя хвала» дэмакратызацыі¹.

Да гэтай імклівай плыні палітычных зменаў з энтузіязмам далучыўся ўрад Злучаных Штатаў. Ужо ў сярэдзіне 80-х презідэнт Р. Рэйган, дзяржаўны сакратар Дж. Шульц і іншыя ўпłyвовыя дзяржаўныя дзеячы пачынаюць спасылацца ў сваёй дзеянасці на «сусветную дэмакратычную рэвалюцыю». У 80-х з'явілася вялікая колькасць урадавых, квазіурадавых і няурадавых арганізацый, якія скроўвалі сваю дзеянасць на пашырэнне дэмакратыі. Новая супольнасць, якая прасоўва-

ла дэмакратыю, адчувала неадкладную патрэбу ў аналітычных распрацоўках, якія б дазвалялі асэнсаваць і патлумачыць сучасныя палітычныя падзеі. Такім чынам, сутыкнуўшыся з пачаткам «трэцяе хвалі» — дэмакратызацыі ў Паўднёвой Еўропе, Латынскай Амерыцы і некалькіх краінах Азіі (перш за ўсё Філіпіны) — дэмакратычная супольнасць ЗША імкліва ўвабрала ў сябе аналітычную мадэль дэмакратычнага «транзіту». Гэтая мадэль паходзіла з прыватных інтэрпрэтацый канкрэтных дэмакратычных пераўтварэнняў і, у меншай ступені, з ранніх прац новае акадэмічнае дысцыпліны «транзіталогіі» і асабліва праграмнай (seminal) працы Гільерма О’Донела і Філіпа Шмітэра².

У той час як трэцяя хвала 90-х прайшла па Усходній Еўропе, Савецкім Саюзе, Афрыцы на поўдзень ад Сахары і іншых рэгіёнах, прыхільнікі пашырэння дэмакратыі (democracy promoters³) зрабілі гэту мадэль універсальнай для разумення працэсаў дэмакратызацыі. Яна ўкаранілася ў палітычных колах ЗША як форма/шлях мыслення, абмеркавання і распрацоўкі механізмаў удзелу ў працэсах палітычных зменаў па ўсім свеце. «Мадэль транзіту» застаецца надзіва трывалаю, нягледзячы на разнастайнасць палітычных зменаў і цэлую плынь вельмі розных поглядаў навукоўцаў на тое, у чым прычына і прырода дэмакратычнага транзіту⁴.

Парадыгма транзіту была чымсьці вельмі карысным у час важных і непрадказальных палітычных пераўтварэнняў у свеце. Але зараз становіцца ўсё больш відавочным, што рэальнасць ужо не адпавядае гэтай мадэлі. Многія краіны, якія палітыкі і іх дарадцы паслядоўна называюць «пераходнымі», не знаходзяцца ў стане пераходу да дэмакратыі. Трыванне парадыгмы пасля яе карыснага жыцця запавольвае эвалюцыю ў сектары, якія спрыяле развіццю дэ-

¹ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991). — Тым і далей, калі не назначана іншае, заўвагі аўтара.

² Guillermo O'Donnell and Philippe C. Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986).

³ Літаральны пераклад — людзі, якія прасоўваюць дэмакратыю. — Заўв. перакл.

⁴ Ruth Berins Collier, *Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), P. 5.

макратыі і накіроўвае палітыкаў на зусім няправільны шлях. Прыйшоў час прызнаць, што парадыгма транзіту перажыла сваю карыснасць, і шукаць лепшыя сродкі.

Асноўныя дапушчэнні

Парадыгму транзіту вызначаюць пяць асноўных дапушчэнняў. Першае, якое з'яўляецца «парасонам» для ўсіх астатніх, — «кожную краіну, якая адыходзіць *ад* дыктатуры, можна лічыць краінаю, якая ідзе *да* дэмакратыі». Асабліва ў першай палове 90-х, калі палітычныя змены ў многіх рэгіёнах свету мелі паскораны харектар, палітыкі і іх асістэнты пазначалі любую аўтарытарную краіну, якая ажыццяўляла некаторую палітычную лібералізацыю, як «краіну пераходнага перыяду» («transitional countries»). Колькасць «transitional countries» прамерна ўзрастала: амаль 100 краінаў (каля 20 у Лацінскай Амерыцы, 25 ва Усходній Еўропе і былым Савецкім Саюзе, 30 у трапічнай Афрыцы, 10 у Азіі і 5 на Блізкім Усходзе) былі кінуты ў канцэптуальны кацёл парадыгмы транзіту. Аднойчы замацаванае вызначэнне стала прычынаю таго, што палітычнае жыццё краінаў пачало аўтаматычна аналізавацца як рух да ці *ад* дэмакратыі і безумоўна звязвалася з чаканнямі парадыгмы. Узгадаю адзін надзвычай дзіўны прыклад. Амерыканскі Агенцтва па міжнародным развіцці (U. S. Agency for International Development — USAID) працягвае апісваць Дэмакратычную рэспубліку Конга (Кіншаса) — краіну, разбураную ўнутранай барацьбой, якая перажывае узбуджаны, не-празрысты і наўрад ці вельмі дэмакратычны працэс палітычных зменаў, — як краіну, «якая пераходзіць *да* дэмакратыі, грамадства свабоднага рынку»⁵.

Другое неапраўданае дапушчэнне парадыгмы транзіту — дэмакратызацыя разгортваецца ў некалькіх паслядоўных стадыях. Спачатку адбываецца *адкрыццё* (*opening*), перыяд дэмакратычнага бражэння і палітычнае лібералізацыі, калі выяўляюцца шчыліны ў кіраунічым дыктатарскім рэжыме, з вядомым размежаваннем паміж прыхільнікамі «жорсткага»

(hardliners) і «памяркоўнага» курсу (softliners). Затым наступае *прапрыў* (*breakthrough*) — калапс рэжыму і хуткае з'яўленне новае дэмакратычнае сістэмы, з прыходам да ўлады новага ўраду праз нацыянальныя выбары і ўсталяванне дэмакратычнае інстытуцыянальнае структуры, часта з прыніціем новае канстытуцыі. Пасля транзіту наступае *кансалідацыя* (*consolidation*), павольны, але мэтанакіраваны працэс пераўтварэння, падчас якога дэмакратычныя формы трансфармуюцца ў дэмакратычную сутнасць праз рэформу дзяржаўных інстытутаў, рэгуляванне выбарчага працэсу, узмацненне грамадзянскае супольнасці і поўнае прызвычайванне грамадства да новых дэмакратычных «правілаў гульні»⁶.

Прыхільнікі пашырэння дэмакратыі кажуць пра непазбежнасць працэсу ўстойлівага руху пераходных краінаў па гэтым вызначаным шляху — ад адкрыцця і прарыву да кансалідацыі. Пераходныя краіны, кажуць яны, могуць ісці назад, стаяць на месцы альбо рухацца наперад па гэтым шляху. Але нават адхіленні ад гэтай паслядоўнасці, якія яны аналізуюць, разглядаюцца ў тэрмінах пераходу. Розныя адхіленні апісваюцца як адрозненні «хуткасці» і накірунку, але не як рух, які зусім не супадае са шляхам дэмакратызацыі. Прынамсі ў пікавыя гады трэцяе хвалі многія энтузіясты дэмакратызацыі верылі, што, калі поспех некалькіх дзесяткаў новых транзітаў і быў сумнеўны, дэмакратызацыя ў некаторым важным сэнсе — натуральны працэс, які пачне дамінаваць, калі адбудзеца першапачатковы прарыв. У парадыгме пераходу ўтрымліваецца немалая колькасць дэмакратычнае тэлеалогіі, як бы яе паслядоўнікі гэта ні адмаўлялі⁷.

Трэцяе дапушчэнне моцна звязана з ідэяй паслядоўнасці дэмакратызацыі — вера ў вызначальную ролю выбараў. Актыўістаў дэмакратызацыі (*democracy promoters*) нельга абвінаваці ў атаясамленні выбараў і дэмакратыі, што часта робяць крытыкі. Цягам гадоў яны абрзунтоўвалі і рэалізавалі значна больш шырокі набор узданамоных праграмаў, а не толькі канцэнтраваліся на выбарах. Тым не менш яны былі схільныя за-

⁵ “Building Democracy in the Democratic Republic of Congo” www.usaid.gov/democracy/afr/congo.html. Тут і надалей я цытую дакументы USAID, таму што яны найбольш даступныя і заслугоўваюць даверу, але я думаю, што мой аналіз таксама можна добра прыкладзі і да іншых арганізацыяў, якія займаюцца прасоўваннем дэмакратыі ў ЗША і за межамі.

⁶ Канцепцыя дэмакратыі як прадказальнага і паслядоўнага працэсу добра адлюстравана USAID, гл. *Handbook of Democracy and Governance Program Indicators* (Washington, D. C.: USAID, August 1998).

⁷ Guillermo O’Donnell выказваўся супраць таго, што канцепт дэмакратычнае кансалідацыі мае тэлеалагічны ўласцівасці, у “Illusions About Consolidation, *Journal of Democracy* 7 (April 1996): 34–51. Адказ на гэтую заяву Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros and Hans-Jürgen Puhle, “O’Donnell’s Illusions”: A Rejoinder, *Journal of Democracy* 7 (October 1996): 151–59.

вышаць чаканні ад таго, што рэгулярныя і справядлівыя выбары робяць для дэмакратыі. Яны верылі не толькі ў тое, што выбары даюць новаму постдыктатарскому ўраду дэмакратычную легітимнасць, але і ў тое, што выбары будуць пашыраць палітычны ўздел, дэмакратычную адказнасць дзяржавы перад грамадзянамі. Іншымі словамі, у меркаваных дэмакратычных пераўтварэннях выбары стануць не толькі фундаментальнай асноваю, але і генератарам для далейших дэмакратычных реформаў.

Чацвёртае дапушчэнне грунтуеца на tym, што асноўныя аспекты пераходных краінаў — узровень эканамічнага развіцця, палітычная гісторыя, інстытуцыйная спадчына, этнічны склад, соцыякультурная традыцыя і іншыя «структурныя» асаблівасці — не будуць з'яўляцца галоўнымі фактарамі ні на пачатковым, ні на завяршальным этапе транзіту. Вызначальны уласцівасцю ранняга перыду трэцяй хвалі было тое, што дэмакратыя, здавалася, уznікла ў найменш чаканых месцах — Манголія, Албанія, Маўрытанія. Здавалася, усё, што трэба для дэмакратызацыі, — гэта рагшэнне палітычнае эліты рухацца да дэмакратыі і здолынасць часткі гэтай эліты прыпыніць контрмеры з боку антыдэмакратычных сілаў.

Дынамізм і маштабы трэцяе хвалі, якія сапраўды ўражвалі, паставалі старыя дэтэрміністычныя і часта культурна шкодныя меркаванні пра дэмакратыю. Кшталту — толькі краіны з сярэднім класам, падобным да амерыканскага, ці спадчынай пратэстанцкага індывідуалізму могуць стаць дэмакратычнымі. Для палітыкаў гэтая новая візія была адыходам ад пазіцыі халоднае вайны, што большасць краінаў у трэцім свеце «не гатовыя да дэмакратыі» — пазіцыі, якая супадала з амерыканскай палітыкай падтрымкі антыкамуністычных дыктатараў па ўсім свеце. Некаторыя раннія працы па «транзіталогіі» таксама адлюстравалі «неабумоўленасць» («no preconditions») бачанне дэмакратызацыі, гэты зрух у межах акадэмічнай літаратуры пачаўся ў 1970-х з праграмнага артыкула Данкварты Раствой «Пераход да дэмакратыі: дынамічная мадэль»⁸. Як для навуковае, так і палітычнае супольнасці новая візія — «дэмакратыі без перадумоваў» — была аптымістычным, нават вызвольным поглядам, які лёгка пераклаўся за межамі як прапанова і заахвочванне. Калі

размова ідзе пра дэмакратыю, «кожны можа зрабіць гэта».

Пятае парадыгма транзіту грунтуеца на меркаванні, што дэмакратычныя пераўтварэнні, якія сталі асноваю трэцяй хвалі, пабудаваны на ўзгодненай, функцыянальнай дзяржаве. Працэс дэмакратызацыі прадугледжвае рэканструкцыю дзяржаўных інстытуцыяў — стварэнне новых выбарчых інстытутаў, рэформу парламента, рэформу прававой сістэмы — але гэта значыць мадыфікацыю дзяржавы⁹, якая ўжо функцыянуе. У адпаведнасці са схемамі, прыхільнікі пашырэння дэмакратыі не надавалі значнай увагі грамадствам, якія імкнуліся да дэмакратыі, але сутыкнуліся з реальнасцю пабудовы дзяржавы практична з руінаў альбо мелі справу з пераважна нефункцыянальнай дзяржавай. Гэта не было праблемаю для Паўднёвой Еўропы ці Латынскай Амерыкі — двух рэгіёнаў, якія служылі эксперыментальнай асноваю для фармулявання парадыгмы транзіту. У той меры, у якой прыхільнікі пашырэння дэмакратыі разглядалі пабудову дзяржавы (state-building) як частку працэсу пераходу, яны меркавалі, што працэсы пабудовы дэмакратыі і пабудовы дзяржавы будуць узмацняць адзін аднаго альбо нават стануць двума бакамі аднае манеты.

У шэрай зоне

Пакінем часова пазначаныя дапушчэнні парадыгмы і звернемся да досведу. Імкненне ацаніць дасягненні трэцяе хвалі дэмакратызацыі звычайна заўчастнае. Як сцвярджаюць прыхільнікі пашырэння дэмакратыі — дэмакратыя не будуеца за адзін дзень. Таму зарана казаць пра вынікі некалькіх дзесяткаў дэмакратычных працэсаў, якія началіся ў апошнія два дзесяцігоддзі. У той жа час праўдаю з'яўляецца тое, што цяперашняя палітычнае сітуацыя «пераходных краінаў» не акаменелая, ужо прайшло дастаткова часу, каб праліць светло на тое, наколькі парадыгма транзіту адпавядае реальнасці.

З прыкладна 100 краінаў, якія лічацца «пераходнымі», у апошнія гады толькі невялікая колькасць з іх — магчыма, менш за 20 — сталі відавочна паспяховымі, добра арганізаванымі дэмакратыямі альбо, прынамсі, зрабілі пэўны дэмакратычны прагрэс і да гэтага часу выяўляюць

⁸ Гл. Giuseppe Di Palma, *To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions* (Berkeley: University of California Press, 1991). Артыкул Dankwart Rustow “Transitions to Democracy: Toward a Comparative Model” першапачатковая з’явіўся ў *Comparative Politics* 2 (April 1970): 337–63.

⁹ Спіс праграмаў USAID у галіне дапамогі ў развіцці кіравання, напрыклад, не ўтрымлівае працаў па фундаментальным дзяржаватворчым працэсе. Гл. “Agency Objectives: Governance”. www.usaid.gov/democracy/gov.html.

пазітыўную дынаміку дэмакратызацыі¹⁰. Лідэры гэтае группы знаходзяцца галоўным чынам у Цэнтральнай Еўропе і Балтыйскім рэгіёне — Польшча, Венгрыя, Чэхія, Эстонія і Славенія, а таксама некалькі краінаў Паўднёвае Амерыкі і Усходняе Азіі (Чылі, Уругвай, Тайвань). Тыя, што зрабілі меншы прагрэс, але выяўляюць значныя паляпшэнні, — Славакія, Румынія, Балгарыя, Мексіка, Бразілія, Гана, Філіпіны, Паўднёвая Карэя.

Абсалютная большасць краінаў трэцяе хвалі не дасягнула адносна нармальнага функцыянавання дэмакратыі і нават не выяўляе тэндэнцыяў дэмакратычнага прагрэсу. У некаторых краінах, такіх як Узбекістан, Туркменістан, Беларусь, першапачатковое палітычнае разнаволенне прайшло, і нават ўсталяваўся аўтарытарны рэжым. Трэба зазначыць, што большасць «пераходных краінаў» — ні дыктатарскія, ні выразна скіраваныя на дэмакратыю, і складаюць палітычную шэрую зону¹¹. Яны маюць пэўную атрыбутыку дэмакратычнага палітычнага жыцця, якая ўключаетае, прынамсі абмежаваную, палітычную простору для апазіцыі і незалежнае грамадскае супольнасці, рэгулярныя выбары і дэмакратычную канстытуцыю. Але гэтыя краіны пакутуюць ад сур'ёнага дэфіцыту дэмакратыі, які часта ўключаетае слабое прадстаўніцтва грамадскіх інтарэсаў, нізкі ўзровень палітычнага ўдзелу, акрамя дня галасавання, парушэнне закону ўладнымі асобамі, выбары з няпэўнай легітымнасцю, вельмі нізкую ступень грамадскага даверу да дзяржаўных інстытутаў і ўстойліва слабую інстытуцыйную эфектыўнасць дзяржавы.

У сувязі з tym, што колькасць краінаў, якія знаходзяцца паміж дыктатураю і добра арганізаванаю дэмакратыяй, павялічылася, палітычныя аналітыкі прапанавалі мноства тэрмінаў для вызначэння «абмежаванасці дэмакратыі» (*«qualified democracy»*): напалову-дэмакратыя, фармальная дэмакратыя, электаральная дэмакратыя, фасадная дэмакратыя, псеўдадэмакратыя, слабая дэмакратыя, частковая дэмакратыя, неліберальная дэмакратыя, віртуальная дэмакратыя¹². Некаторыя з такіх тэрмінаў, як «фасадная дэмакратыя» і «псеўдадэмакратыя», можна выкарыстоўваць толькі ў дачыненні асобных выпадкаў «шэрае зоны». Іншыя тэрміны — «слабая дэмакратыя» і «частковая дэмакратыя» — маюць значна большы патэнцыял для выкарыстання. Новыя азначэнні

могуць быць карыснымі, асабліва калі яны ўгрунтаваныя ў палітычным анализе, як, напрыклад, праца О’Донела пра «дэлегаваную дэмакратыю». Апісваючы краіны ў шэрай зоне як тыпы дэмакратыі, аналітыкі на самой справе спрабуюць выкарыстаць парадыгму транзіту да тых краінаў, палітычная эвалюцыя якіх ставіць гэтую парадыгму пад сумнёў¹³. Большаясць з тэрмінаў «абмежаванасці дэмакратыі» выкарыстоўвалася для вызначэння краінаў, якія знаходзяцца на пэўнай стадыі дэмакратычных пераўтварэнняў, звычайна на першапачатковым этапе кансалідацыі.

Разнастайнасць палітычных шэрае зоны вельмі вялікая. Для яе апісання можна прапанаваць вялікую колькасць падтыпаў і падкатэгoryяў, і трэба яшчэ многа працаваць, каб падысці да разумення прыроды палітычных працэсаў у гэтых краінах. У якасці першага аналітычнага кроку можна разгледзець два пашыраныя палітычныя сіндромы, якія, здаецца, могуць быць агульнымі для «краін пераходу». Сіндром — гэта не выразна акрэслены тып палітычнае сістэмы, але хутчэй палітычнае схема, якая стала рэгулярнай. Нягледзячы на тое што краіны шэрай зоны маюць некаторыя агульныя рысы, яны вельмі адрозніваюцца ў прынцыповых момантах і з большага маюць несумяшчальны досвед.

Першы сіндром — нядзейсны, бездапаможны плюралізм (*feckless pluralism*). Краіны, палітычнае жыццё якіх выяўляе гэты сіндром, маюць значную ступень палітычнае свабоды, рэгулярныя выбары і змены ўлады паміж рознымі палітычнымі групамі. Нягледзячы на пазітыўныя рысы, дэмакратыя застаецца плыткаю і проблематычнаю. Палітычны ўдзел, дастаткова значны падчас выбараў, практична не назіраецца пасля выбараў. Палітычныя эліты з усіх значных палітычных партый і груп успрымаюцца як карумпаваныя, карыслівія і неэфектыўныя. Змены ўлады выглядае як перакідванне проблемай краіны з аднаго бездапаможнага боку на іншы. Палітычныя эліты ўсіх значных партый пайсюдна успрымаюцца як карумпаваныя, карыслівія, пазбаўленыя гонару, з несур'ённым стаўленнем да дзяржаўнае працы. Грамадства сур'ёзна не завадовенае палітыкай, і калі яшчэ захоўвае веру ў ідэал дэмакратыі, то вельмі адмоўна ставіцца да палітычнага жыцця ў краіне. Палітыка ўспрыма-

¹⁰ Пра дзяржавы трэцяе хвалі глядзі Larry Diamond, “Is the Third Wave Over”. *Journal of Democracy* 7 (July 1996): 20–37.

¹¹ Larry Diamond выкарыстоўваў тэрмін «смутная зона», *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 22.

¹² David Collier and Steven Levitsky, “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,” *World Politics* 49 (April 1997): 430–51.

¹³ Guillermo O’Donnell, “Delegative Democracy,” *Journal of Democracy* 5 (January 1994): 55–69.

еца як гнілая, здамінаваная элітамі малакарысная сфера і не выклікае асаблівае павагі. Дзяржава застаецца ўстойліва слабою. Эканамічна палітыка часта непераканаўчая і рэалізуецца дрэнна, эфектыўнасць палітыкі звычайна нізкая, нават катастрофічна нізкая. Сацыяльныя і палітычныя рэформы таксама нязначныя, а ўрады, якія змяняюць адзін аднаго, не здольныя забяспечыць прагрэс у вырашэнні большасці проблемаў, з якімі сутыкаецца краіна, ад злачынасці і карупцыі да аховы здароўя, адукацыі і агульнага грамадскага дабрабыту.

Нядзейсны плюралізм найболыш часта сустракаецца ў Латынскай Амерыцы, рэгіёне, дзе большасць краінаў увайшлі ў стадью дэмакратычнага транзіту з наяўнасцю палітычных партый, але з глыбокую спадчынаю нізкае эфектыўнасці дзяржаўных інстытутаў. Нікарагуа, Эквадор, Гватэмала, Панама, Гандурас і Балівія складаюць гэту катэгорыю, разам з Венесуэлаю за 10 гадоў да абрання Гуга Чавеса. Аргенціна і Бразілія з цяжкасцю балансуюць на мяжы гэтага стану. У посткамуністычным свеце Малдова, Боснія, Албанія і Украіна маюць, прынамсі, значныя прыкметы сіндрому, а Румынія і Балгарыя балансуюць на яго мяжы. У Азіі найболыш відавочны прыклад — Непал разам з Бангладэш, Манголіяй і Тайландам. У Афрыцы на поўдзень ад Сахары некалькі краінаў, такія як Мадагаскар, Гвінея-Бісау і Сьера-Леоне, можна прызнаць выпадкамі бездапаможнага плюралізму, акрамя таго, у гэтым рэгіёне змена ўлады застаецца рэдкаю з'яваю.

Існуе шмат варыянтаў бездапаможнага плюралізму. У некаторых выпадках партыі, якія па чарзе атрымліваюць уладу, размежаваны людзяй нянявісцю і ахвяруюць увесь час свайго кіравання на стварэнне перашкодаў для апанентаў, як гэта мае месца ў Бангладэш. У іншых выпадках найболыш значныя канкурэнтныя групы маюць фармальную альбо нефармальную дамову — такім чынам, змена ўлады не мае значэння, як гэта мела месца ў Нікарагуа канца 90-х. У некаторых краінах, апанаваных бяздзейсным плюралізмам, палітычная канкурэнцыя ідзе паміж моцна ўкаранёнымі групамі, якія, па сутнасці, дзейнічаюць як патранажныя сеткі, што, здаецца, ніколі не рэфармаваліся — Аргенціна і Непал. У іншых цыркуляцыя ўлады адбываецца паміж палітычнымі групоўкамі, эфемернымі партымі, якія ўзначалены харызматычнымі асобамі ці часовымі альянсамі, што шукаюць палітычнага вызначэння, — Гватэмала і Украіна. Гэтыя разнастайныя класы падзяляюць агульныя ўмовы, якія з'яўляюцца карэннем бездапаможнага плюраліз-

му, — увесь клас палітычнае эліты, плюралістычны і канкурэнтны, цалкам адрэзаны ад грамадскасці, у выніку чаго палітычнае жыццё становіцца непрадуктыўным і малакарысным.

Палітыка з дамінантнай сілаю (Dominant-Power Politics)

Іншы найбольш распаўсюджаны палітычны сіндром «шэрае зоны» — палітыка з дамінантнай сілаю. Краіны з гэтым сіндромам маюць абмежаваную, але рэальную палітычную прастору, пэўную палітычную канкурэнцыю апазіцыйных груп і, прынамсі, большасць інстытуцыйных формаў дэмакратыі. Тым не менш адна палітычная група — ці гэта рух, ці партыя, вялікая сям'я альбо адзін лідэр — дамінуе ў сістэме такім чынам, што застаецца мала перспектываў змены ўлады ў прадказальнай будучыне.

У адрозненне ад краінаў з нядзейсным плюралізмам, самай важнай палітычнай праблемаю ў краінах з дамінантнай ўладаю з'яўляеца няпэўная мяжа паміж дзяржаваю і кіраунічай партыяй (палітычнай сілаю). Асноўныя ўласцівасці дзяржавы: дзяржава — гэта крэніца грошаў, працы, грамадскае інфармацый (праз дзяржаўныя СМІ) і палітычнае ўлады. Варта памятаць, што пры нядзейсным плюралізме судовая сістэма адносна незалежная, у той час як судовая сістэма ў краінах з дамінантнай ўладаю звычайна ўтаймаваная гэтай ўладаю. У той час, калі пры нядзейсным плюралізме выбары звычайна адносна свободныя і справядлівые, для краінаў з дамінантнай ўладаю характэрныя сумнёўныя, але неадкрыта падманенныя выбары, у якіх кіраунічая група спрабуе арганізаваць адносна прымальнае электаральнае шоў, каб атрымаць дапамогу ад міжнароднае супольнасці. Адначасова даволі няроўнае поле для выбарчае гульні цалкам дастатковое, каб забяспечыць перамогу.

Як і пры бездапаможным плюралізме, грамадзяне пры дамінантнай ўладзе схільныя быць незадаволенымі палітыкай і адрэзаныя ад значнага палітычнага ўдзелу (акрамя выбараў). Аднак, з-за таго, што няма змены ўлады, яны менш схільны выяўляць ніглістичную візію палітыкі, якая распаўсюджана ў плюралістычных сістэмах. Але іншым палітычным партыям вельмі цяжка атрымаць грамадскі давер з-за таго, што яны маюць устойлівы статус аўтсайдэраў у адносінах да ўладных кабінетаў. Энергія і надзея на эфектыўную апазіцыю да рэжыму застаюцца ў колах грамадзянскай супольнасці. Гэта звычайна суккупнасць НДА і незалежных СМІ, якія часта фінансуюцца заходнімі донарамі і ўступаюць у палеміку з ура-

дам па пытаннях правоў чалавека, навакольнага асяроддзя, карупцыі і іншых проблемах грамадскага інтэрэсу.

Дзяржава з дамінантнай уладаю мае ніzkую эфектыўнасць, як і пры бяздзейсным плюралізме. Гэта абумоўлена заняпадам бюракратыі, што звязана са стагнацыяй аднапартыйнага кіравання, а не з дэзарганізацыяй і нестабільнасцю дзяржаўнага менеджменту (напрыклад, сталая змена міністраў), што тыпова для бездапаможнага плюралізму. Доўгае знаходжанне пры ўладзе аднае палітычныя групы звычайна прыводзіць да буйнамаштабнае карупцыі і капіталізму, заснаванага на асабістых стасунках. Як вынік пэўнае палітычнае адкрытасці сістэмы, палітычныя лідэры часта адчуваюць ціск грамадскасці, што тычыцца карупцыі і іншых праяваў зняважлівага стаўлення да дзяржаўнае ўлады. Яны нават могуць перыядычна абвяшчаць намеры выкараніць карупцыю і ўзмацніць законнасць. Але іх глыбокае непрыманне нечага большага, чым абмежаваная апазіцыя ў палітычнай сістэме, дзе яны дамінуюць, не прыводзіць да вырашэння проблемы.

Сістэмы з дамінантнай уладай распаўсяюцца ва ўсіх трой рэгіёнах. У Афрыцы шырокая хвала дэмакратызацыі, якая прайшла на поўдзень ад Сахары ў пачатку 90-х, скончылася складваннем сістэм з дамінантнай ўладаю. У некоторых выпадках лібералізацыя аднапартыйнай сістэмы скончылася толькі вельмі абмежаванным працэсам палітычнага «адкрыцця»: Камерун, Буркіна-Фасо, Экватарыяльная Гвінея, Танзанія, Габон, Кенія і Маўрытанія. У некалькіх выпадках старыя рэжымы былі пераможаны альбо рухнулі, у той жа час паўстанне новых рэжымів завершилася складваннем структур з партый-манапалістам — у Замбіі 90-х. У іншым выпадку пераможаныя групы вярнулі сабе ўладу — Конга (Бразавіль).

Сістэмы з дамінантнай уладаю можна знайсці сярод краін былога Савецкага Саюза. Арmenія, Азербайджан, Грузія, Кыргызстан, Казахстан адпавядаюць гэтай катэгорыі. Іншыя цэнтральнаазіяцкія рэспублікі і Беларусь маюць устойлівія тэндэнцыі да аўтарызацыі сваіх сістэм. Прыкметы лібералізацыі, якія з'явіліся на Блізкім Усходзе ў сярэдзіне 80-х, перамясцілі рэгіён з лагера аўтарытарызму ў шэраг сістэм з дамінантнаю групу: Марока, Іарданія, Алжыр, Егіпет, Іран і Йемен. Сістэмы з дамінантнаю ўладаю раскіданы і ў іншых рэгіёнах. У Азіі — Малайзія і Камбоджа. У Латынскай Амерыцы — Парагвай і Венесуэла, якая ўсё больш рухаецца ў гэтым накірунку.

Сістэмы з дамінаваннем улады адрозніваюцца ў ступенях свабоды і ў палітычнай арыентациі. Шэраг мае вельмі абмежаваную палітычную прастору і бліжэй стаіць да дыктатарскіх рэжымаў. Іншыя дазваляюць значна больш свабоды. Некалькі «пераходных краінаў», уключаючы важныя прыклады Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Расіі, толькі часткова выяўляюць прыкметы гэтага сіндрому. Яны маюць дастатковую палітычную свабоду і праводзяць канкурэнтныя выбары, забяспечваючы пэўную легітимнасць (што тычыцца Расіі, то на гэты конт ідуць вострыя дыскусіі). Гэтыя краіны падначалены палітычнымі сілам, якія вельмі доўга знаходзяцца пры ўладзе (калі лічыць, што замена Ельцина на Путіна не ёсць змена ўлады), і вельмі цяжка ўяўіць якую-небудзь апазіцыйную партыю, якая была б здольная прыйсці да ўлады. Пры захаванні реальных палітычных свабодаў і адкрытае прасторы змагання за ўладу, гэтыя краіны могуць стаць устойлівымі дэмакратыямі, як Італія, Японія (да 1990 г.) і Батсвана, дзе мае/мела месца доўгатэріновае кіраванне аднае партыі. Але з-за браку палітычных інстытутаў ёсць рэальная пагроза праявы сіндрому дамінантнае ўлады.

І нядзейны плюралізм, і сістэма палітыкі з дамінантнай уладаю маюць пэўную ступень стабільнасці. Калі краіны трапляюць у такую сітуацыю, ім цяжка яе змяніць. Нядзейны плюралізм мае сваю дысфункцыянальную раўнавагу — перакідае ўлады з аднае да другое канкурэнтнае эліты. Эліты ізаляваныя ад грамадскасці, але жадаюць гуляць па агульнапрынятых правілах. Сістэма з дамінантнай уладаю таксама часта дасягае свайго роду стабільнасці (stasis), кіраўнічая група здольна тримаць апазіцыю на кароткім павадку, але дазваляе дастаткова палітычнае адкрытасці, каб змяншаць грамадскі ціск. Гэта ні ў якім разе не застылая палітычная канфігурацыя, ніякая палітычная канструкцыя не існуе вечна. Краіны змяняюць свае ўладаванні, рухаюцца да дэмакратыі альбо дыктатуры. Пэўны час у 90-х Украіна, здавалася, прыняла сістэму дамінантнай ўлады, але зараз пераўтварылася ў нешта падобнае да бездапаможнага плюралізму. Сенегал быў выразным выпадкам сістэмы з дамінаваннем, але з перамогаю апазіцыі на выбарах у 2000 можа быць аднесены да ліберальнае дэмакратыі ці бездапаможнага плюралізму.

Нягледзячы на тое, што многія краіны ў шэрай зоне перасталі быць прыкладамі нядзейнага плюралізму і сістэмы з дамінаваннем, гэта тычыцца далёка не ўсіх. Невялікая колькасць «пераходных краінаў» пакінула аўтарытарнае

кіраванне на працягу апошніх некалькіх гадоў, але іх палітычная траекторыя да гэтага часу застаецца няпэўнай. Інданезія, Нігерыя, Сербія і Харватыя — чатыры заўажныя прыклады краінаў гэтага тыпу. Некаторыя краіны, якія мелі досвед палітычнае адкрытасці, у 80- і 90-х былі настолькі разбураныя грамадзянскімі канфліктамі, што іх палітычныя сістэмы сталі занадта нестабільнымі ды дэзінтэграванымі, каб іх можна было лёгка вызначыць, але яны пэўна не на шляху дэмакратызацыі. Такія выпадкі рэпрэзентуюць Дэмакратычная рэспубліка Конга, Сьера-Леоне і Самалі.

Крах дапушчэння

Калі ўзяць разам палітычныя траекторыі большасці краінаў трэцяе хвалі, то яны прымушаюць сумнівацца ў *парадыгме транзіту*. Гэта становіцца відавочным, калі мы разгледзім дапушчэнні, якія ляжаць у аснове парадыгмы, і сполучым іх з аналізам рэчаінасці.

Па-першае, гэта аксіёма прыхільнікаў дэмакраты ў пікавыя гады трэцяе хвалі пра тое, што любая краіна, якая здзейсніла пераход ад дыктатуры, аўтаматычна рухаецца да дэмакратычнага ладу. Гэта вельмі часта не адпавядала праўдзе. Некаторыя з такіх краінаў практична ўвогуле не адчулы дэмакратызацыі. Многія адаптавалі канцепты дэмакратыі вельмі паверхнева і дакладна не ішлі па нейкім вызначаным сцэнарыі дэмакратызацыі. Тыя афіцыйныя колы Злучаных Штатаў, што агажаваныя ў прасоўванне дэмакратыі, настойліва выкарыстоўваюць мову «транзіту» для азначэння краінаў, якія ніякім чынам не адпавядаюць мадэлям дэмакратызацыі. Такіх прыкладаў шмат, і гэта не толькі выпадак Конга (прыведзены вышэй), але і Малдовы («дэмакратычны транзіт Малдовы мае ўстойлівыя тэндэнцыі да прагрэсу»), Замбіі («Замбія... устойліва рухаецца да стварэння мультыпартыйнае дэмакратыі»), Камбоджы («шматлікія поспехі палітыкаў Камбоджы ў накірунку дэмакратыі і паляпшэння кіравання краінаю за апошнія 18 месяцаў»), а таксама Гвінеі («Гвінея зрабіла значныя прарыў у накірунку пабудовы дэмакратычнага грамадства»)¹⁴. Зацягнутае выкарыстанне парадыгмы транзіту з'яўляецца небяспечнай звычкаю, што прыводзіць да спробаў накласці спрошчаны і часам неправільны канцептуальны парадак на жывую і вельмі складаную эмпірычную рэальнасць.

Па-другое, не толькі сам агульны лэйбл і канцепт — пераходная краіна — можна лічыць неза-

давальняльным, але і ўяўленне пра разгортванне стадыяў дэмакратызацыі. Такія найбольш аптымістычныя прыклады дэмакратызацыі апошніх гадоў — Тайвань, Паўднёвая Карэя, Мексіка — не адбываюцца ў адпаведнасці з парадыгмічнай паслядоўнасцю: «дэмакратычны прарыў», які наступае хутка пасля нацыянальных выбараў, затым паўстанне новае дэмакратычнае сістэмы. Палітычная эвалюцыя гэтых краінаў вызначаецца практична супрацьлеглымі феноменамі — вельмі павольны працэс дэмакратызацыі з наяўнасцю арганізаванай палітычнай апазіцыі (гэта далёка не «прыхільнікі рэформаў у кіраунічым рэжыме»), якая працяглы час удзельнічала ў выбарах і ў рэшце рэшт перамагла. У многіх краінах, якія прайшли праз пэўную версію дэмакратычнага прарыву паслядоўнасць зменаў — спачатку урегулюванне канстытуцыйнага пытання, пасля праца над іншымі рэформамі — не мела месца. Пытанне палітычнага ўладкавання ўзнікала зноў у самы непрадказальны час, ідуучы пасля таго, што павінна было быць больш познімі стадыямі транзіту. Пра гэта сведчыць нядаўні палітычны крыйзіс у Эквадоры, Цэнтральна-афрыканскай рэспубліцы і Чадзе.

Больш за тое, розныя кампаненты працэсу кансалідацыі — развіццё палітычных партый, узмацненне грамадзянскае супольнасці, судовая рэформа, развіццё медыя — практична ніколі не адпавядалі тэхнічнай ідэі рацыянальных стадыяў. Але менавіта на гэтым прыхільнікі дэмакратычных зменаў засноўвалі свае стратэгічныя мэты і сістэмы індыкатараў. Замест гэтага мы маем хаатичны працэс зменаў, які з той жа верагоднасцю можа ісці назад, убок, як і наперад. Ніякае заканамернасці тут не заўажна.

Трэцяе дапушчэнне парадыгмы транзіту — рэгулярныя выбары не толькі пацвердзіць дэмакратычную легітымнасць новае ўлады, але грунтуюна паглыбіць палітычны ўздел і дэмакратычную адказнасць, — але гэта вельмі часта аказваецца недастатковым. У многіх «пераходных краінах» адносна рэгулярныя, справядлівые выбары праводзяцца, але палітычны ўздел паміж выбарамі застаецца плыткім, а адказнасць ураду за свае дзеянні — вельмі слабою. Шырокая прорва паміж палітычнай элітой і грамадскасцю ў гэтых краінах вызначаецца структурнымі ўмовамі. Гэта, перш за ёсё, узровень дабрабыту і соцыякультурная традыцыя, што выбары самі па сабе не здольныя пераадолець. Сапраўды, здзіўляе той факт, сколькі выбарчое спаборніцтва часта вельмі мала стымулюе абнаўленне і развіццё палітычных

¹⁴ Гэтыя цытаты ўзяты з агляду краінаў у аддзеле развіцця дэмакратыі сайта USAID www.usaid.gov/democracy.html.

партыяў. Такія глыбокія паталогіі, як высокая ступень персаналізацыі партыяў, іх летуценнасць, стагнацыя, сістэма патранажу, паказалі здольнасць да сусідавання паралельна з, прынамсі ў нейкай ступені, легітymным пракцесам палітычнага плюралізму і суперніцтва.

Гэта, пэўна, не значыць, што выбары ў такіх краінах бессэнсоўныя і што міжнародная супольнасць не павінна выступаць за свабодныя і справядлівыя выбары. Але трэба ў значнай ступені зменшыць чаканні ад выбараў як генератара далёкассяжных дэмакратычных зменаў. Непал можа быць тут красамоўным прыкладам. З 1990 у Непале адбылося багата шматпартыйных выбараў, і быў досвед частае змены ўлады. Тым не менш грамадства Непала засталося ў значнай ступені незадаволеным палітычнай сістэмай і знайшло мала сэнсу ў ідэі дэмакратычнай адказнасці.

Цацвёртае: на пачатку трэцяе хвалі былі адменены размовы пра «перадумовы дэмакратыі». Рэчаінасць пацвердзіла адваротнае. Калі глядзець на паспяховыя прыклады дэмакратызацыі ў краінах Цэнтральнае Еўропы і Усходнія Азіі, становіцца відавочным, што адносны эканамічны дабрабыт і мінулы досвед палітычнага плюралізму важныя для далейшага дэмакратычнага поспеху. І калі параўноўваць паміж сабою краіны былога сацыялістычнага лагеру і трапічнае Афрыкі, відавочна, што спадчына мінульых рэжымаў мае істотны ўплыў на вынікі спробаў «транзіту».

На працягу 90-х шэраг навукоўцаў сталі аспрэчваць адмаўленне перадумоваў дэмакратыі («*no preconditions*» line), што было зроблена пры аналізе ролі эканамічнага дабрабыту, інстытуцыйнае спадчыны, сацыяльных класаў і іншых структурных фактараў, якія выконвалі вельмі важную ролю ў пракцесах дэмакратычнага транзіту¹⁵. Тым не менш для прыхільнікаў пашырэння дэмакратыі было вельмі цяжка ўспрымаць гэтыя працы. Прыхільнікі дэмакратыі былі сфакусаваныя на палітычных пракцесах і інстытуцыях. Яны хваляваліся, што ўвага да эканамічных і сацыякультурных перспектываў можа прывесці да аслаблення ці скарачэння дэмакратычнага дапамогі. Арганізацыі розных груп прыхільнікаў дэмакратыі мелі практычна выключна палітыч-

ную перспектыву, і ім было цяжка ўспрымаць іншыя ацэнкі і падыходы.

Пятае: пракцэс пабудовы дзяржавы (state-building) акказаўся значна большай праблемаю, чым спачатку было адлюстравана ў парадыгме транзіту. У супрацьвагу дапушчэнняў тых, хто дапамагаў дэмакратызацыі, многія краіны «трэцяе хвалі» сутыкнуліся з фундаментальнымі выклікамі дзяржаватворчага пракцесу. Прыкладна 20 краін былога Савецкага Саюза і Югаславіі былі вымушаны будаваць уласныя інстытуты там, дзе іх раней ніколі не было. Паўсюль у трапічнай Афрыцы палітычная хвала лібералізацыі 90-х сутыкнулася з сумнаю рэальнасцю страшэнна слабое дзяржавы. У многіх частках Лацінскай Амерыкі, Блізкага Усходу і Азіі палітычныя змены адбываліся ў кантэксце стабільных дзяржаўных структураў, але іх няпэўнасць ускладняла кожны крок.

Там, дзе адбываўся пракцэс пабудовы новае дзяржавы, памкненні і зацікаўленасці ўладных колаў — як мага больш хуткае замыканне доступу да ўлады і рэурсаў — наўпрост супярэчылі таму, што патрабавала дэмакратызацыя. У краінах з існымі, але вельмі слабымі дзяржавамі, пабудова дэмакратыі з дапамогаю спонсараў звычайна не прымала пад увагу праблему пабудовы дзяржаўных органаў. Са звычайнім акцэнтам на дыфузію ўлады і адноснае аслабленне выкананіча ўлады — узмацненне заканадаўчых органаў і судовае сістэмы, пабудова грамадзянскае супольнасці — яны (спонсары) думалі больш пра размеркаванне дзяржаўнае ўлады, чым пра пабудову дзяржаўных інстытуцый. Програмы, якія прыхільнікамі пашырэння дэмакратыі былі разлічаны на паляпшэнне кіравання (напрыклад, навучанне супрацоўнікаў міністэрстваў і тэхнічнае дапамога ўрадам), былі толькі малымі тэхнакратычнымі спробамі, а не істотнымі ўкладаннямі ў развіццё дзяржаўных здольнасцяў.

Letting Go

Наспей час для ўсяе супольнасці прыхільнікаў дэмакратызацыі адмовіцца ад парадыгмы транзіту. Аналіз досведу многіх краінаў, якія дэмакратычныя актыўісты азна-

¹⁵ Гл. для прыкладу: Michael Bratton and Nicolas van de Walle, *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Valerie Bunce, *Subversive Institutions: The Design and Destruction of Socialism and the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Ruth Collier, *Paths Toward Democracy*; Dietrich Rueschmeyer, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens, *Capitalist Development and Democracy* (Chicago: Chicago University Press, 1992); Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Latin America and Eastern Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); and Adam Przeworski and Fernando Limongi, i., *Political Regimes and Economic Growth*, *Ic Journal of Economic Perspectives* 7 (Summer 1993): 51–69.

чылі як «пераходныя», выявіў, што больш нельга лічыць, нібыта:

- большасць з «пераходных» краінаў у стане пераходу да дэмакратыі;
- рух краінаў ад аўтарытарызму адбываецца як працэс трох стадый — «адкрыццё», «прапрыў», «кансалідацыя»;
- усталяванне рэгулярных, справядлівых выбараў не толькі дасць новаму ўраду дэмакратычную легітымнасць, але і выкліча доўгатэрміновае паглыбленне дэмакратычнага ўзделу і адказнасці;
- паспяховасць дэмакратызацыі залежыць у першую чаргу ад палітычных інтэнцыяў і актыўнасці палітычных эліт, без сур'ёзнага ўплыву эканамічных, сацыяльных і інстытуцыйных умоваў, спадчыны;
- пабудова дзяржавы — гэта другасныя праblems пабудовы дэмакратыі, якія ў значнай ступені могуць ісці паралельна.

Вельмі цяжка вызваліцца ад парадыгмы транзіту як канцептуальнага парадку і аптымістычнае візіі, якую яна забяспечвае. Адмаўленне парадыгмы стварае вялікі разрыў, але разрыў не татальны. Гэта не значыць адмаўленне таго, што ў многіх краінах за апошнія 20 гадоў адбыліся значныя дэмакратычныя рэформы. Гэта не значыць, што краінам у «шэрай зоне» наканавана ніколі не дасягнуць добра арганізаванае ліберальнае дэмакратыі. Гэта не значыць, што свабодныя і справядлівыя выбары ў «пераходных краінах» не карысныя і не вартыя падтрымкі. Гэта не значыць, што Злучаныя Штаты і іншыя міжнародныя акторы павінны кінуць спробы пашырыць дэмакратыю ў свеце.

І нарэшце, гэта не значыць, што актыўісты дэмакратызацыі павінны падыходзіць да сваёй працы з вельмі рознымі дапушчэннямі. Але яны павінны ўсвядоміць, што няпросты, выпадковы, прамежкавы стан паміж поўнай дэмакратыяй і жорсткаю дыктатураю ёсць найбольш распаўсюджаная палітычная арганізацыя краінаў трэцяга і посткамуністычнага свету. Гэта не выключная катэгорыя краінаў, якая можа быць вызначана толькі ў тэрмінах «дэмакратыі» і «дыктатуры», гэта нармальны стан для многіх грамадстваў, добра гэта ці не. Зацягнутае здзіўленне і расчараванне заходніх аналітыкаў ад адчування недахопу дэмакратыі ў «пераходных краінах» павінна быць заменена на рэалістычныя чаканні ад магчымых мадэляў палітычнага жыцця гэтых краінаў.

Палітыкі і іх дарадцы, гледзячы на палітыку краінаў, якія нядаўна пакінулі аўтарытарызм, не

павінны пытацца: «Як адбываецца дэмакратычны транзіт?» Замет гэтага яны павінны сфармуляваць больш адкрытае пытанне: «Што там адбываецца ў палітычным сэнсе?» Настойванне на першым падыходзе прыводзіць да аптымістычных дапушчэнняў, якія часта штурхаюць аналіз у памылковым накірунку. Для прыкладу, на працягу 90-х заходнія палітыкі прызываюцца аналізуаць грузінскую палітычную эвалюцыю пасля 1991 г. як дэмакратычны транзіт, падкрэсліваючы многія фармальныя дасягненні і падтрымліваючы ў асноўным пазітыўны імідж краіны. Потым раптам, у канцы дзесяцігоддзя, сутнасная пустата грузінскага дэмакратычнага транзіту стала занадта відавочнаю, каб яе ігнараваць. І зараз пра Грузію пачалі казаць як пра краіну з сур'ёзнай рызыкаю заняпаду дзяржавы і глыбокім сацыяльна-палітычным кризісам¹⁶.

Цэлае пакаленне дэмакратычнае дапамогі заснавана на парадыгме транзіту, перш за ўсё на тыповым акцэнтаванні інстытуцыйнага «спісу», які быў падставаю для стварэння праграмаў, фармавання практычна стандартнага збору ўзданаможных праектаў, якія складаюцца з вельмі шырокага набору сродкаў: судовая рэформа, узмацненне парламенту і грамадзянскае супольнасці, праца са СМІ, развіццё палітычных партыяў, грамадзянскае адукацыі, электаральная праграмы. Збольшага дэмакратычнае дапамога, заснаваная на парадыгме транзіту, вычарпана. Там, дзе парадыгма адпавядала рэальнасці, — у невялікае колькасці краінаў з відавочна паспяховым транзітам — дапамога больш не патрэбная. Там, дзе дэмакратыя патрабуе дапамогі, — у многіх краінах «шэрае зоны» — такая палітыка неадэкватная.

Актыўісты дэмакратызацыі павінны канцэнтраваць увагу на палітычны мадэлі кожнае краіны, з якой яны працуяць, а не спрабаваць рабіць усяго патрошку ў адпаведнасці з ідэальнымі інстытуцыйнымі формамі. Там, дзе быў усталяваны нядзейны плюралізм, трэба надаваць увагу дзвюм знітаванным праблемам: як падвысіць разнастайнасць і якасць асноўных палітычных актораў і як пераадолець прорву паміж грамадствам і фармальнай палітычнай сістэмай. Адказам на выклікі павінна быць узрастанне ўвагі да развіцця палітычных партыяў, з асаблівай увагай на захвочванне інавацый у партыйнай сістэме, зменаў правілаў і стымулаў, якія фармуюць існуючу партыйную структуру. Трэба спрыяць развіццю моцных сувязяў праміж партыямі і групамі грамадзянскае супольнасці, а не стымуляваць дыстанцыяванне групай грамадзянскае супольнасці ад палітыкі.

¹⁶ Гл. Charles King, “Potemkin Democracy,” *The National Interest* 64 (Summer 2001): 93–104.

У сістэмах з дамінаваннем прыхільнікі дэмакратызацыі павінны надаваць значна большую ўвагу з'яўленню альтэрнатыўных цэнтраў улады. Простая фінансавая дапамога, якая спрыяе памнажэнню няўрадавых арганізацыяў, з'яўляецца неадэкватным сродкам рэалізацыі гэтае задачы. І зноў спрыянне развіццю палітычных партыяў павінна быць на першым месцы на парадку дня, асабліва пытанне змены шляхоў фінансавання палітычных партыяў. Трэба браць пад увагу тое, як можа быць зніжана канцэнтрацыя эканамічнае ўлады (стандартная рыса сістэмы з дамінаваннем), а таксама іншыя сродкі, якія могуць працаўца супраць зрастання кіраўнічай партыі і дзяржавы.

Іншыя палітычныя мадэлі павінны мець іншыя падыходы. Захаванне для краінаў стандартнага набору сродкаў — сукупнасць дэмакратычных праграмаў, заснованых на туманным дапушчэнні, што ўсе яны робяць унёсак у працэс кансалідацыі, — недастатковае. Дапамога дэмакратыі павінна пачынацца з дэтальнага аналізу канкрэтнае прычыны сіндрому, які вызначае палітычнае жыццё краіны, і аналізу таго, як зневяденне дапамога можа змяніць гэты сіндром.

Адыход ад парадыгмы транзіту таксама значыць сур'ёзнае разуменне сувязі паміж дапамогаю, накіраванай на пабудову дэмакратыі, і той, што сфакусавана на сацыяльным і эканамічным развіцці. USAID ініцыяваў пэўную працу на гэты конт, але толькі паверхнева закрануў проблему, што можа стаць пачаткам сінтэзу асобных сфераў у сістэме зневяденне дапамогі. Вазьму адзін прыклад, які заслугоўвае сумеснае ўвагі тых, хто забяспечвае эканамічную дапамогу і спрыяе распаўсюдж-

ванню дэмакратыі. Гэта праграма прыватызацыі. Прыватызацыя можа мець вялікае значэнне для размеркавання ўлады ў грамадстве і ўплываць на працэсы ўзмацнення кіраўнічых палітычных сілаў, змяняць актыўнасць грамадства ў прыняціі значных палітычных рашэнняў. Прыхільнікі пашырэння дэмакратыі павінны асабліва цікавіцца гэтымі рэформамі і атрымаць давер эканамістаў, каб удзельнічаць у планаванні такіх праграмаў. Тоё ж тычыцца і іншых сацыяльна-еканамічных рэформаў, якія з'яўляюцца галоўным фокусам эканамічнае дапамогі і патэнцыйна маюць вялікае значэнне для эвалюцыі сацыяльна-палітычнае сітуацыі. Гэта пенсійная рэформа, рэформа працоўнага заканадаўства, антыманапольная палітыка, банкаўская і падатковая рэформы. Абавязак тых, хто забяспечвае дапамогу дэмакратыі, — распрацаўца больш широкую канцепцыю працы і презентаваць сябе як карысных удзельнікаў сістэмы «развіцця-дапамогі».

Гэта толькі папярэдняя заўвагі. Шматлікія выклікі «новага пакалення» застаюцца нявызначанымі. Але цэнтральны пункт відавочны — парадыгма транзіту ёсць прадуктам пэўнага часу — імклівых ранніх дзён трэцяе хвалі — і гэты час прайшоў. Активістам пашырэння дэмакратыі неабходна рухацца да новых мадэляў, прымаць удзел у новых дыскусіях і, магчыма, шукаць новую парадыгму палітычных пераўтварэнняў, якая будзе адпавядала ландшафту сучаснага свету, а не рэанімавала надзеі мінулае эпохі.

*Пераклад з ангельскай Вольга Раханьская паводле:
Thomas Carothers “The End of the Transition Paradigm”
Journal of Democracy, 2002, vol. 13, N 1.*